

ТОЛЬКІ Ў «ЗВЯЗДЗЕ»:

важны дзяржаўны дакумент –
Канцэпцыя інфармацыйнай
бяспекі Рэспублікі Беларусь —
на беларускай мове

5–8



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

26

САКАВІКА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 56 (28923)

ЦЫТАТА ДНЯ



Андрэй РЫБАК,
старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты
прадстаўнікоў па
прамысловасці, паліўна-
энергетычным комплексе,
транспарце і сувязі:

«Пералік парушэнняў
Правілаў дарожнага руху,
якія могуць фіксавацца
камерамі, прапануецца
пашырыць. Як вядома,
цяпер камеры фіксуюць
толькі парушэнні
скораснага рэжыму
і правілаў спынення
і стаянкі. Разам з тым
можна было б адсочваць
і праезд на чырвонае
святло, перасячэнне
двайной суцэльнай
разметкі або чыгуначнага
пераезда — усё тое, што
нясе павышаную рызыку
для бяспекі дарожнага
руху. Законапраект аб
дарожным руху змяшчае
і іншыя навацыі, у іх ліку
сістэму налічэння балаў
за парушэнні ПДР. Акрамя
таго, прапануецца даць
кандыдатам у кіроўцы
права здаваць экзамен
у ДАІ на машыне
з аўтаматычнай каробкай
перадач пасля праходжання
адпаведнай падрыхтоўкі».



Фота БелТА

ПРАПАНОЎВАЦЬ НОВЫЯ НАПРАМКІ, НЕ СТАЯЦЬ НА МЕСЦЫ

Такі лейтматыў камандзіроўкі Прэзідэнта на Магілёўшчыну

Апошні тыдзень сакавіка Аляксандр Лукашэнка пачаў з рабочай паездкі ў Магілёўскую вобласць. Тут Прэзідэнт наведаў сельскагаспадарчае прадпрыемства «Газавік-Сіпакова» ў аграгарадку Дабрэйка.

Прадпрыемства — паспяховае, рэгіён — адстае

«Газавік-Сіпакова» — філіял РУП «Магілёўаблгаз». Агульная плошча сельгасугоддзяў складае амаль 6 тысяч гектараў, у тым ліку ворных — 4,7 тысячы гектараў. На прадпрыемстве працуюць каля 240 чалавек.

У гаспадаркі даволі нядрэнных паказчыкі: тэмп росту аб'ёму вытворчасці валавой прадукцыі за студзень — люты 2019 года склаў 103 % да аналагічнага перыяду мінулага года.

СТАР. 2

УЛАДАРЫ СЯЎБЫ



У Навагрудскім раёне першымі пачалі веснавую сяўбу ў сельгаспрадпрыемстве «ААТ «Прынёманскі». Сярод удзельнікаў адказнай кампаніі гаспадаркі — механізатары Андрэй КАЗЫРА і Уладзімір КУЗЬМІЧ — вопытныя, умелыя, з багатым стажам працы, кіроўцы. На энерганасычаных трактарах К-700 яны вядуць перадпасяўную апрацоўку глебы. Днямі мне давялося ўбачыць, як працуюць хлебаробы на палетках «Прынёманскага» і зрабіць фотарэпартаж, які змешчаны на нашым сайце zviazda.by.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Спецыяльны рэпартаж

ТРЫ МЕСЯЦЫ ДЭКРЭТУ І СУСТРЭЧЫ ПА РАСКЛАДЗЕ

Як у калоніі жывуць мамы з дзецьмі

«Калі чакаеш нараджэння дзіцяці, не звяртаеш увагі на рэжым, не так напружвае гэта абстаноўка. Я сябе суцяшаю тым, што часова жыву ў жаночым інтэрнаце», — расказвае адна з мам, якая адбывае пакаранне ў гомельскай папраўчай калоніі № 4. Яна прыціскае да сябе немаўля і ўдыхае яго малочны водар — праз пару гадзін малага трэба будзе зноў здаць на пост.

У чацвёртай калоніі працуе адзіны ў сістэме МУС Дом дзіцяці. Карэспандэнты «Звязды» з'ездзілі туды, каб паглядзець, як жывуць малыя, чые мамы аказаліся за кратамі. І даведацца, як гэта — бачыцца з дзецьмі па раскладзе.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ

СТАР. 4



КОРАТКА

● 977,6 рубля — сярэдняя заробатная плата работнікаў Беларусі за люты гэтага года.



● У Кітайска-беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень» плануецца пабудаваць яшчэ адзін бізнес-цэнтр.

● Навучальны цэнтр у Печах 19 сакавіка самавольна пакінуў салдат. Хлопец уцёк без зброі.

● Трое мужчын скралі з банкаматаў у Мінску больш за Br200 тыс.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008